

БОЛЬШЫ ЗА СВОЙ НАРОД

Нават калі ня ведаеш, хто такі Багушэвіч, гледзячы на ягоны бюст работы Азгура, што ў Жупранах, адчуеш веліч асобы. Багатыр-паўстанец, паэт. А калі і ў гэтым не разьбірацца, усё адно, убачыўшы бюст блізу новагатычнага касьцёлу, міжволі запаважаеш гэтага вусатага-барадатага энэргічнага дзядзьку. І праўда, колькі ні прыгадвай іншых вобразаў аўтара «Дудкі беларускай», нічога лепшага ня ўспомніш. Гэты бюст быў паставлены яшчэ ў 1959-м, напрыканцы сталіншчыны, напрадвесні хрушчоўшчыны. Азгур тут выявіўся ня толькі як таленавіты майстрап, але і як тонкі знаўца палітычнае каньюнктуры... Гэтага яму было не займаць. У 1920-х ён ляпіў Зымітрака Бядулю і скульптара Бразэра, на пачатку 1930-х – Дзяржынскага і Мясынікова, пасъля Сталіна, Мао і Энвэра Ходжу. А па вайне, у 1947-м (зусім нечаканы выкрунтас) зрабіў партрэты Скарыны і Цёткі. Шмат пазней, у 1980-м, ці то з натхненіем, ці то з каньюнктурнага чуцьця Азгур раптам выявіў Гусоўскага. Увага! Гэта быў першы плястычны вобраз паэта-лацініста ў жанры аб'ёмнай скульптуры. А паміж тым Багушэвічам і гэтым Гусоўскім – сотні марксаў, энгельсаў, леніных...

Усё творчае жыцьцё перад скульптарам разыходзілася сама меней па трох сцяжынах: у жыдоўскі бок, у беларускі і ў камуністычны.

Што да жыдоўства Азгура, дык яно скончылася недзе да вайны, разам з тузінам вобразаў жыдоў – дзеячаў культуры і дзяржавы. Бадай, разам з рэпрэсіямі супраць тых, чые партрэты ён ствараў. Чаму не вяртаўся да гэтага пазней? Таму што хацеў быць вельмі, вельмі вялікім. Большым за свой народ. Вось жа і галакосту ён не прысьвяціў нічога...

А беларушчына заусёды была побач. Сяброўства з Коласам ды Крапівом не прайшло бясьсыледна. Можна распавесці

багата показак пра «Коласа на кучы» ці «самую вялікую статуэтку», аднак менавіта гэткі Колас пасуе архітэктуры й маштабу аднайменнай плошчы. Што да шчырасьці скульптара – гэта крытэр няўлоўны. Праўда тое, што ў цені дзядзькі Коласа ўтульна пачуваюць сябе маніфэстанты пад бел-чырвона-белымі сцягамі, на якіх задуменна пазірае паэт-калос.

А з камунізмам, па іроніі, нічога ў Азгура ня клеілася. Кожна-
га разу, ухапіўшы павеў, ён прыпазыняўся з рэалізацыяй сваіх
ідэяў... Неяк мой сябра прынёс сувэнір – невялікую скульптуру
Сталіна, пафарбаваную бронзавай фарбаю, з цэтлікам на шыі
«З. Азгур. І. В. Сталін. 1950». Скульптура валялася на съметніку
ў дварах Мастацкага музею. Сябра сказаў, што гэткага добра
там было навалам... Помнік Сталіну ў Менску прастаяў толькі
чатыры гады, пра Мао ў СССР не было прынята згадваць ужо
з 1950-га, а нават Ленін з Марксам не пасьпелі дастаяць дзе-
сяці гадоў перад ЦК КПБ. Іх звязылі ў невядомым кірунку ў
1991-м...

Азгуравы Леніны добра пастаялі ў Казахстане, Рәсей, Асэції,
Дагестане, Украіне. Але і іх, напэўна, больш няма.

Недзе ў пыльных запасыніках пераходзіваеца ягоная інтэрна-
цыянальная сэрыя 1950-х гадоў. Каго там толькі няма! Ад Кім
Ір Сэна да Хо Шы Міна. Які лёс чакае іх?

Лепшая работа з тае сэрыі – партрэт Рабіндраната Тагора –
сустракае наведнікаў Нацыянальнага мастацкага музею каля
шатні. Прыйгожая рэч. Праўда, колькі прамінае тых наведнікаў,
гэтулькі застаецца пытаньняў. Хто такі? Чаму тут?

Калі непадалёк ад вуліцы Пуліхава на высокім пагорку паў-
стаў дамок-майстэрня Азгура, дасыціпная моладзь назвала гэты
будынак «домам пад тэлефонам». Ахайні выкладзены з чырво-
най цэглы, ён дэкараваны з фасаду вялікім бетонным картушам,
сапраўды падобным да тэлефона. Неўзабаве ў вялікіх вокнах,
што сівяціліся вечарамі, пазъяўляліся монстры. Гіпсавыя,
гліняныя, бронзавыя галовы вызіралі адтуль чорнымі зімовымі
вечарамі. А ўдзень уладальнік гэтага прытулку монстраў хадзіў

сабе па садзе з маленькім сабачкам. У мяне кожнага разу зай-
мала ў грудзях, калі я прамінаў гэтага чалавека, з шыкоўнай
белай шавялюраю, у імпазантным чорным барэце... І кожнага
разу карцела загаварыць. Аднойчы ўсё ж паспрабаваў. «Мы
знаёмыя?» – зьдзівіўся ён. «Вы ж выбітны дзеяч беларускае
культуры», – перабраў я, імкнучыся хоць як працягнуць гавор-
ку. «Беларуская культура... А што гэта такое?» – раздражнёна
спытаў ён. Размова на tym і скончылася. Хоць мы і віталіся,
загаварыць з гэтым чалавекам мне больш не выпадала. А ў
тым чырвоным дамку, што «пад тэлефонам», цяпер будзе музэй.
Бадай, мне не захочацца пайсьці туды... А вось да Азгуравага
Багушэвіча ў Жупраны, як і да Коласа, заўсёды будуць хадзіць
людзі. І ганарыцца той самай культурой, да якой са скепсісам
ставіўся стары скульптар-канфарміст.

KAMUNKAT